

Кантрольная работа па методыцы выкладання мовы

Тэарэтычная частка (пісьмовыя адказы на пытанні)

1. Развіццё метадычнай думкі на Беларусі (агляд спадчыны аднаго з метадыстаў 19-20 ст.). (Выконваецца факультатыўна).
2. Віды пераказаў, методыка падрыхтоўкі і правядзення.
3. Віды сачыненняў, методыка падрыхтоўкі і правядзення.
4. Урок-паўтарэння і абагульнення. Віды паўтарэння, метады і прыёмы паўтарэння і абагульнення.

Практычная частка

1. План-канспект урока, на якім праводзіцца падрыхтоўчая работа да пераказа. План:
 1. Мэты і задачы ўрока.
 2. Уступная гутарка.
 3. Чытанне тэксту (тэкст абавязкова змясціць у КР).
 4. Аналіз тэксту:
 - 4.1. Вызначэнне тэмы, асноўнай думкі, тыпу, стылю (адказы ў дужках).
 - 4.2. Пытанні па змесце тэксту.
 5. Лексічная праца (глумачэнне значэння незразумелых слоў).
 6. Складанне плана:

Пункты плана	Апорныя словы

7. Арфаграфічная праца.

8. Пунктуацыйная праца.

2. План-канспект звычайнага ўрока (напрыклад, урок новых ведаў, ці камбінаваны ўрок, ці урок замацавання).

3. Аналіз школьнага падручніка па мове (аўтары, год выдання, школы, пабудова падручніка, характар падачы матэрыяла, якасць практычнага матэрыяла, кантрольных пытанняў і заданняў, ажыццяўленне міжпрадметных сувязяў і г. д.).

Асноўная

1. Яленскі, М. Г. Методыка выкладання беларускай мовы. Сучасная лінгвадыдактыка: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі / М. Г. Яленскі. – Мн. : Адукацыя і выхаванне, 2005. – 224с.

2. Методыка выкладання беларускай мовы: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі / М. Г. Яленскі [і інш.]; пад рэд. М. Г. Яленскага. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2007.

Дадатковая

1. Валочка, Г. М. Развіццё звязнага маўлення школьнікаў. – Мн., 2005.

2. Литвинко, Ф. М. Методика изучения разделов школьного курса русского языка (функциональный подход): курс лекций для студентов филологического факультета. – Мн.: БГУ, 2001.

3. Ляшчынская, В. А. Методыка выкладання беларускай мовы: вучэб. дапаможнік / В. А. Ляшчынская, З. У. Шведава. – Мінск : РІВШ, 2007. – 252с.

4. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии: учеб. пособие / Л. А. Мурина. – Минск: Университетское, 1990. – 320 с.

5. *Протчанка, В. У.* Актуальныя праблемы тэорыі і практыкі навучання беларускай мове. – Мн., 2001.
6. Нормы ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па беларускай мове // Беларуская мова і літаратура. – 2003. – №4.
7. Праграмы і падручнікі па беларускай мове для агульнадукацыйнай сярэдняй школы.